

Карта асноўных задач Нацыянальнага банка на 2018 год

Асноўныя мэты:		
Падтрыманне цэнавай стабільнасці	Забеспячэнне стабільнасці банкаўскай сістэмы Рэспублікі Беларусь	Забеспячэнне надзейнага і бяспечнага функцыянавання плацежнай сістэмы



Задачи 1-га ўзроўню		
<ul style="list-style-type: none"> • Падтрыманне інфляцыі, якая вымяраецца індэксам спажывецкіх цэн, на ўзроўні не больш за 6 працэнтаў 	<ul style="list-style-type: none"> • Павышэнне транспарэнтнасці дзейнасці Нацыянальнага банка і падтрыманне даверу да палітыкі, якая ім праводзіцца • Забеспячэнне ўстойлівасці да знешніх шокаў • Лібералізацыя валютнага рынку і дэдаларызацыя эканомікі • Забеспячэнне надзейнага і бяспечнага функцыянавання банкаўскага сектара • Забеспячэнне фінансавай стабільнасці 	<ul style="list-style-type: none"> • Развіццё плацежнай сістэмы Рэспублікі Беларусь



Задачи 2-га ўзроўню	
<ul style="list-style-type: none"> • забеспячэнне належнага кантролю над ростам грашовай прапановы, дастатковай для задавальнення плацежаздольнага попыту эканомікі на грошы, і якая не прыводзіць да назапашвання макраэканамічных дысбалансаў; • падтрыманне працэнтных ставак у эканоміцы на станоўчым узроўні ў рэальным выражэнні; • прыняцце мер па пераходзе на рэжым інфляцыйнага таргетавання; • аптымізацыя аб'ёмаў дырэктывага крэдытавання; • рэгуляванне ліквіднасці банкаў, якое забяспечвае дасягненне аперацыйнага арыенціру; • удасканаленне Інфармацыйнай палітыкі Нацыянальнага банка; 	<ul style="list-style-type: none"> • падтрыманне міжнародных рэзервовых актываў на ўзроўні, вызначаным Асноўнымі напрамкамі грашова-крэдытнай палітыкі; • скарачэнне пазыковай нагрузкі Нацыянальнага банка; • умацаванне ўласнага капіталу Нацыянальнага банка; • зняцце валютных абмежаванняў; • пераход ад дазвольнай да паведамляльнай сістэмы валютнага кантролю; • падтрыманне каэфіцыента дастатковасці нарматыўнага капіталу, паказчыкаў ліквіднасці банкаў, НКФА, Банка развіцця на ўзроўні, адпаведным патрабаванням заканадаўства і міжнародных стандартаў, выкананне банкамі, НКФА нарматыву мінімальнага памеру нарматыўнага капіталу; • удасканаленне метадаў ацэнкі ўзроўню рызык; • павышэнне празрыстасці структуры ўласнасці банкаў і НКФА; • павышэнне якасці карпаратыўнага кіравання ў банках, Банку развіцця і НКФА; • правядзенне нацыянальнай ацэнкі рызык і ацэнкі адпаведнасці нацыянальнай сістэмы Рэспублікі Беларусь у сферы ПАД / ФТ міжнародным стандартам ФАТФ; • выяўленне і ацэнка рызык, якія аказваюць уплыў на бяспеку функцыянавання банкаўскага сектара і сектара НФА, з дапамогай правядзення праверак; • развіццё інвестыцыйнага банкіngu; • развіццё сектараў фінансавага рынку, якія знаходзяцца ў сферы рэгулявання Нацыянальнага банка; • прымяненне сістэмы макрапрудэнцыяльных інструментаў; • выпрацоўка стратэгіі па прымяненні Міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці ў банкаўскай сістэме Рэспублікі Беларусь; • зніжэнне ступені пагроз у крэдытна-фінансавай сферы ад кіберзлачынстваў;
<ul style="list-style-type: none"> • цэнтралізацыя функцый па рэгуляванні руху грашовай наяўнасці, якая належыць Нацыянальнаму банку, і ўкараненне механізма кіравання грашовай наяўнасцю, які забяспечвае ўзаемадзеянне Нацыянальнага банка, банкаў і ААТ «НКФА «Белінкасгруп»; • укараненне метадалогіі ISO 20022 у плацежную сістэму Рэспублікі Беларусь; • удасканаленне аўтаматызаванай сістэмы міжбанкаўскіх разлікаў (АС МБР) Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь; • падтрыманне надзейнага і бяспечнага функцыянавання аўтаматызаванай сістэмы міжбанкаўскіх разлікаў (АС МБР). 	

Павышэнне інстытуцыйнай эфектыўнасці Нацыянальнага банка	
<ul style="list-style-type: none"> • лічбавая трансфармацыя дакументаабароту і іншых аспектаў дзейнасці Нацыянальнага банка; • развіццё падыходаў да стратэгічнага планавання і інстытуцыянальнага развіцця Нацыянальнага банка; • развіццё праектнага кіравання ў Нацыянальным банку; • рэалізацыя TWINNING-праграмы «Умацаванне Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь» • укараненне МСФС 9 «Фінансавыя інструменты» для складання фінансавай справаздачнасці ў Нацыянальным банку па МСФС; • правядзенне запланаваных даследаванняў. 	